

Сумесны праект часопіса «Народная асвета»
З Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі
«Ад лакальных праектаў – да масавай практыкі»
Рубрыка «Інавацыйная пляцоўка»

1. Сідарэнка Р. С. Стратэгічныя падыходы да арганізацыі інавацыйнай дзейнасці ва ўстановах адукацыі. – № 9, 2016.
2. Монастырны А. П. Инновационная деятельность в учреждениях образования Республики Беларусь: задачи и перспективы. – № 9, 2016.
3. Сурикова О. В., Пашкович Т. Ф. Инновации в сфере образования, или Управление будущим. – № 10, № 11, 2016.
4. Сурикова О. В., Пашкович Т. Ф. Стратегия саморазвития педагога в рамках инновационной компетентности. – № 4, 2017.
5. Радзевіч А. У. Як стаць фінансава кампетэнтным. – № 6, 2017.
6. Сурикова О. В. Инновации в образовании – стратегический фактор социального прогресса. – № 11, 2017.
7. Сурикова О. В. Инновационный проект – основа совершенствования образовательного процесса. – № 1, 2018.
8. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання праектных уменняў навучэнцаў І ступені агульнай сярэдняй адукацыі сродкамі набору ЛЕГА». – № 6, 2018.
9. Пашкович Т. Ф. Проектная компетентность педагога: сущность, структура и компоненты. – № 12, 2019.
10. Инновационный проект «Внедрение модели организации учебной деятельности учащихся с различными образовательными потребностями в коммуникативной коллективно-распределенной форме». – № 9, 2020.
11. Зайцева Е. Л., Данько Т. И., Коляго Л. А. Технология «Исследование в действии»: инновационный проект. – № 4, 2021.
12. Инновационный проект «Внедрение методики решения текстовых задач как средства систематизации содержания математического образования в контексте реальной математики (на I ступени общего среднего образования)». – № 5, 2021
13. Бедулина Г. Ф. Организация сетевых бизнес-сообществ, или Как сформировать у учащихся предпринимательскую культуру. – № 6, 2021.
14. Коник О. Н. Модель формирования у учащихся медиакультуры: инноватика в действии. – № 3, 2022.
15. Материалы проекта «Внедрение модели формирования социально-гражданских компетенций обучающихся на основе создания и реализации туристско-краеведческих медиапутешествий». – № 5, 2022.
16. «Здаровы лад жыцця» – материалы проекта «Внедрение модели формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы» – № 7, 2022.
17. «Экалагічная перспектыва» – материалы проекта «Внедрение модели формирования экологической культуры через реализацию экологических инноваций» – № 7, 2022.

18. Матэрыялы праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» – № 9, 2022; № 3, 2023; № 6, 2023.
19. Гудень О. А. Педагогический практикум «Субъективная картина профессиональной самореализации» – № 11, 2022.
20. Казлова Л. М., Сінюціч І. М. Урок для дарослых «Мастацтва задаваць пытанні» – № 11, 2022.
21. Яцкевич А. К. «Строим карьерную траекторию»: школа профессиональной самореализации педагога. – № 12, 2022.
22. Микша Е. И. «Лаборатория самопознания»: изучение готовности педагогов к профессиональной самореализации. – № 2, 2023.
23. Материалы проекта «Внедрение этнокультурных технологий для расширения и обогащения образовательной среды учреждения образования». – № 3, 6, 7, 2023.
24. Материалы проекта «Внедрение модели формирования и развития коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия гимназии и детских, молодежных общественных объединений». – № 10, 2023.
25. Материалы проекта «Внедрение модели индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними на ранней стадии выявления признаков десоциализации». – № 10, 2023.

Рубрыка «Педагагічная асамблея»

1. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі арганізацыі дзейнасці ўстановы адукацыі як школы рацыянальнага энергारэсурсакарыстання». – № 3, 2017.
2. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання фінансавай граматынасці як адной з кампетэнцый навучэнцаў праз стварэнне інфармацыйнага адукацыйнага медыяасяроддзя». – № 6, 2017.
3. Інавацыйны праект «Укараненне кампетэнтнасна арыентаванай мадэлі фарміравання інфармацыйнай культуры навучэнцаў ва ўмовах інтэгратыўнага ўзаемадзеяння школы і гарадской бібліятэкі». – № 6, 2018.
4. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання медыякультуры вучняў ва ўмовах сучаснага інфармацыйна-камунікацыйнага асяроддзя». – № 1, 2019.
5. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання метапрадметнай кампетэнтнасці навучэнцаў ва ўмовах профільнага навучання». – № 5, 2019.
6. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання метадалагічнай культуры навучэнцаў у адукацыйным працэсе». – № 10, 2020.
7. Фестываль інавацыйнай практыкі. – № 1, 2021.
8. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі псіхолага-педагагічнага суправаджэння навучання, выхавання і развіцця навучэнцаў з высокім узроўнем вучэбнай матывацыі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі». – № 10, 2021.
9. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў вучняў 9–11 класаў у працэсе сацыяльна значнай дзейнасці». – № 1, 2023.

Рубрыка «Энцыклапедыя «Школы Беларусі»

1. Гімназія № 1 імя Ф. Скарыны г. Мінска. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання моўнай асобы ва ўмовах дзяржаўнага двухмоўя». – № 11, 2016.
2. СШ № 9 г. Маладзечна. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі экалагічнага менеджменту ў адукацыйны працэс установы агульная сярэдняй адукацыі». – № 2, 2017.
3. СШ № 29 г. Віцебска імя В. В. Піменава. Інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання фінансавай грамадзянскай адной з кампетэнцый навучэнцаў праз стварэнне інфармацыйнага адукацыйнага медыясяроддзя». – № 9, 2018.

Паважаныя калегі!

У рамках акцыі «Часопіс «Народная асвета» – у кожную школу Беларусі!» рэдакцыя запрашае ўсіх зацікаўленых прыняць удзел у майстар-класе «Інфармацыйная культура педагога: падрыхтоўка матэрыялаў да публікацыі ў навукова-метадычным часопісе».

У ходзе майстар-класа ўдзельнікі навучацца:

- выкарыстоўваць інфармацыйна-метадычныя рэсурсы часопіса «Народная асвета» для павышэння ўзроўню сваёй прафесійнай кампетэнтнасці;
- абагульняць вопыт работы школы і настаўніка для адлюстравання ў педагагічных СМІ;
- эфектыўна прымяняць алгарытм падрыхтоўкі навукова-метадычнага артыкула.

Майстар-клас праводзіцца для намеснікаў дырэктара школ, гімназій, ліцэяў, метадыстаў ВМК, настаўнікаў, якія працуюць над абагульненнем свайго педагагічнага вопыту (у тым ліку па выніках інавацыйнай дзейнасці).

У праграму майстар-класа ўключана прэзентацыя часопіса (інфармацыйна-метадычныя рэсурсы розных рубрык, спецыфіка падбору і рэдагавання матэрыялаў па абагульненні вопыту работы настаўнікаў і ўстаноў адукацыі ў цэлым, інавацыйных пляцовак, рэсурсных цэнтраў), а таксама практычныя заняткі з педагогамі па падрыхтоўцы тэкстаў артыкулаў для публікацыі ў педагагічных СМІ. Сустрэчы з зацікаўленай аўдыторыяй праводзяць рэдактары часопіса «Народная асвета».

Па арганізацыйных пытаннях можна звяртацца ў рэдакцыю па тэлефонах:

8(017)-215-05-20, 8(017)-215-05-18, 8(017)-215-05-19.

Увага!

На сайце часопіса «Народная асвета» <http://www.n-asveta.by> размешчаны сістэматызаваныя спісы публікацый па рубрыках: «Адміністрацыйны партфель», «Педагагічная асамблея», «Бацькоўскі сход» і інш., а таксама тэматыка публікацый рубрыкі «Педагагічная асамблея» на 2023 год.

Падпісныя індэксы:

74967 – індывідуальная падпіска

749672 – ведамасная падпіска